



Даты поездки:

вс, 07.11.2021 - вс, 07.11.2021Длительность: **1 дней**Цена: **75 р.**Турслуга: **0 р.**

Сядзібы старажытнай Міншчыны

Маршрут: Станьково - Юцкі - Большыя Новосёлкі - Гарадзішча Мінский р-н - Музей народнай архітэктуры і быта

Выезд из городов: Минск

Ночные переезды: 0

Программа тура

День 1

вс, 07.11.2021

Пачатак экскурсіі: 9.00, Мінск, пр. Незалежнасці 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Перамогі).

Станькава — старадаўняе мястэчка, якое дасягнула свайго росквіту дзякуючы беларускаму шляхецкаму роду фон Гутэн-Чапскіх. На працягу XVIII — пачатку XX стагоддзяў Станькава было цэнтрам шырокіх уладанняў Гутэн-Чапскіх, дзе вялася гаспадарка па прагрэсіўнай еўрапейскай тэхналогіі. І сёння нягледзячы на значныя разбурэнні адчуваецца размах і тонкі густ уладальнікаў маёнтка. Найбольш нас цікавіць Караль Чапскі, які быў гарадскім галавой Менску ў 1890 — 1901 гг. Час яго кіраўніцтва — росквіт эканамічнага і культурнага жыцця Менска. Тут, у Станькаве, ён пахаваны. Падчас экскурсіі мы прагуляемся па тэрыторыі былой сядзібы, агледзім сельскагаспадарчыя пабудовы, уязную браму, "Скарбніцу", дзе пры Чапскіх захоўвалася нумізматычная калекцыя і знаходзілася бібліятэка. У Станькава захаваўся яшчэ і выдатны парк на беразе ракі з адрэстаўраванымі масткамі і альтанкай-ратондай, дзе можна зрабіць нядрэнныя фота. Далей паглядзім на Свята-Мікалаеўскі храм, дзе на пачатку XX стагоддзя служыў Фёдар Чарняўскі — бацька Святой Валянціны Мінскай. У храме захаваліся яе ручнік, абразы, кнігі. На магілцы Валянціны паблізу вёскі Крысава нават зімой стаяць ружы. У любое надвор'е тут поўна паломнікаў — наведваем і мы гэтае месца...

Далей едзем у Юцкі — помнік прыроды рэспубліканскага значэння "Юцкоўскія крыніцы". Гэта вельмі прыгожы ледніковы каньён, месца масавага паломніцтва па чыстую і гаючую ваду. Папярэджваем — бярыце пластыкавыя бутэлькі і зручны абутак!

Потым пазнаёмімся з помнікамі ў Вялікіх Навасёлках. Тут была сядзіба Кастравіцкіх — захаваўся сядзібны дом на высокім беразе рэчкі Уса, пабудаваны з цэглы ў 1830-х гадах. Вакол — невялікі пейзажны парк. Захаваўся і двухпавярхоўны мураваны будынак стайні. Непадалеку — магіла знакамітага мастака, пісьменніка Каруся Каганца (Казіміра Кастравіцкага). Успомнім мы і знакамітага французскага паэта Гіёма Апалінэра (сапраўднае імя якога Вільгельм Кастравіцкі) — аднаго з найбольш уплывовых дзеячаў еўрапейскага авангарду...

Затым едзем глядзець вытокі летапіснага Менска — на рацэ Менцы пад велічнымі валамі гарадзішча XI стагоддзя ў аднаіменным пасяленні Гарадзішча. Супрацьстаўленне войска Полацкага князя Ёсяслава Чарадзея і войска Кіеўскіх князёў Яраславічаў у сярэдзіне XI стагоддзя знайшло адлюстраванне ў хроніцы "Аповесць мінулых часоў" і стала першым успамінам пра горад Менск — пад 1067 годам. Валы Гарадзішча добра захаваліся, з іх вышыні (а гэта 9-ці павярховага дому вышыня!) Глеб Лабадзенка — апантаны журналіст-краязнаўца і заснавальнік у Гарадзішчы музейнай прасторы — раскажа драматычную гісторыю той бітвы, той эпохі; шляхі здрад і перамог, гісторыю інтрыг і саюзаў...

У Гарадзішчы пад старадаўнімі валамі знаходзіцца і каларытная сядзіба-музей "Стары Менск". Пасля смачнага абеда яе гаспадар Глеб Лабадзенка правядзе экскурсію па музеі з ўнікальнымі артэфектамі X-XI стагоддзяў (знаходкі археалагічных раскопаў — іх больш 500). Пад апавед Глеба Лабадзенкі жыцце людзей таго часу стане больш зразумелым, можна будзе ўявіць сабе падзеі тысячагадовай даўніны і зразумець, што Мінск меў слаўны шлях. Цяпер Вы будзеце ведаць, дзе пачынаўся наш Менск! Падчас экскурсіі Глеб Лабадзенка — журналіст, паэт, блогер і заснавальнік самых масавых у свеце курсаў беларускай мовы "Мова Нанова" — як і заўсёды, падзеліцца моўнымі цікавосткамі і адкажа на Вашыя пытанні, датычныя беларускай мовы.

Напрыканцы едзем у Музей народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы — выдатны музей пад адкрытым небам, дзе

дэманструецца народная традыцыйная культура ў звезеных з розных куткоў Беларусі драўляных пабудовах. Вас чакае незвычайнае падарожжа па вуліцах вёскі XIX стагоддзя ў дзіўны свет народнай фантазіі. Свет сыходзячай у нябыт драўлянай Беларусі набывае тут бачныя рысы, жывыя фарбы, гукі і пахі... Вы ўбачыце уніяцкую Свята-Пакроўскую царкву XVIII стагоддзя, велізарны грамадскі свіран, прыдарожную капліцу-ратонду, карчму і млын, кузню, народную школу... А галоўнае — разнастайныя тыпы сельскіх падворкаў. Падчас інтэрактыўнай экскурсіі наведвальнікі падарожнічаюць па музейнай вёсцы і знаёмяцца з дамамі і іх інтэр'ерамі, пасля чаго гуляюць у традыцыйныя гульні і танчаць пад акампанемент жывой народнай музыкі (майстар-клас). У гэтым музеі, размешчаным у надзвычай маляўнічай мясцовасці, Вы акунеццеся ў цудоўны свет народнай фантазіі, зробіце выдатныя фатаздымкі!

Вяртанне ў Мінск ~21.30.

Дополнительная информация

Включено в стоимость тура

- Праезд аўтобусам туркласа
- Экскурсійнае суправаджэнне па маршруце
- Экскурсія па Станькава, наведванне рэшткаў сядзібы Чапскіх
- Наведванне магілы Святой Валянціны Мінскай
- Агляд каньёна "Юцкоўскія крыніцы"
- Агляд былой сядзібы ў Вялікіх Навасёлках
- Экскурсія па валах Гарадзішча
- Экскурсія ў музей-сядзібу "Стары Менск"
- Наведванне Музея народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы
- Інтэрактыўная экскурсія па музею з жывой музыкай
- Майстар-клас па старадаўніх танцах
- Абед на сядзібе

Оплачивается отдельно

- Нет

Примечание

Зніжка для дзіцяці да 16 гадоў - 10 рублёў.

Фота: Сяргей Плыткewіч.

Где купить?



Экотур-6

Мінск, ул. Притыцкаго 29, офіс 537

Телефон: +375 (29) 614 30 09
+375 (33) 630 30 09
+375 (17) 388 20 09

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной



Виаполь

Мінск, ул. Интернациональная 14, офіс 4

Телефон: +375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной



Трэвэл Лаб

Мінск, пр-т Победителей 17, офіс 706, 7й этаж

Телефон: +375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78

Время работы:

Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной